




У Выдавецкім доме «Звязда» пабачыла свет кніга «Летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы (1867–1917)». А перадгісторыя з'яўлення гэтага выдання наступная. 6 мая 1867 года быў прыняты Указ Мінскай духоўнай кансісторыі аб уядзенні царкоўных летапісаў. Прадпісвалася задача весці летапісы за ўсіх прыходах. Пастановы аб уядзенні летапісання друкаваліся ў «Епархіальных ведамасцях». Пісьмовыя распараджэнні даводзіліся да настаяцеля кожнага прыхода. Былі распрацаваны і Правілы вядзення летапісаў. Тэксты мусілі складацца на адзін узор, але па зразумелых прычынах летапісанне адлюстроўвала і асаблівасці мясцовасці, што было звязанае з рэгулярнасцю, аб'ёмам і характарам фіксациі падзеяў. У царкоўнапрыходскім летапісе павставаў партрэт духоўнага і побытавага жыцця насельнікаў лакальнай тэрыторыі.

Дукора: Крыніца для гістарычнага партрэта

Летапіс царквы вёскі Дукора Пухавіцкага раёна выявіў у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва гісторык і архівіст Уладзімір Кулажанка. Вось што ён расказвае ў прадмове да кнігі: «...у асабістым фондзе літаратурнага крытыка Л.А. Бэндэ быў выяўлены аб'ёмы і надзвычай змястоўны летапіс Петра-Паўлаўскай царквы вёскі Дукора Пухавіцкага раёна. Даволі цікава сёння вызначыць, як гэты дакумент трапіў да такай неадназначнай для гісторыі беларускай літаратуры асобы.

У сваіх нататках аб выніках праверкі сельскіх саветаў Бэндэ зрабіў запісы аб камандзіроўцы ў Дукору ў жніўні 1930 г. Магчыма, тады да яго трапіў гэты летапіс. Можна меркаваць, што Л.А. Бэндэ, які ўсё сваё жыццё карпатліва збіраў разнастайнія дакументы, змог даць ацэнку каштоўнасці дадзенага летапісу і захаваў яго.

Спраўды, летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы з'яўляецца адным з самых аб'ёмных і змястоўных. У адпаведнасці з патрабаваннямі па складанні летапісаў за першы год летапісання, святар Гаан Фалевіч



Несумненна, летапіс – выдатная крыніца для вывучэння гісторыі не толькі Дукоры і вакопліцаў, не толькі Пухавіччыны, але і ўсёй нашай Айчыны. Дарэчы, у архівах краіны засталося не так ужо і шмат падобных матэрыялаў. У. Кулажанка расказвае пра тое, што ў Нацыянальным гістарычным архіве захоўваюцца летапісы Пакалюбіцкай Свята-Мікіцкай царквы Магілёўскай губерні, Дзмітравіцкай Ільінскай царквы, Халопеніцкай Успенскай царквы, Тонава-Славадской Георгіеўскай царквы Мінскай губерні. Вядомыя летапісы Полацкай Пакроўскай царквы і Ханяўшчынскай Успенскай царквы. У гродзенскім архіве захоўваюцца наступныя летапісы: Доўбенскай царквы

на аснове матэрыялаў царкоўнапрыходскага архіва, вусных успамінаў старожылаў, народных паданняў і легендаў зрабіў даволі грунтуюнае апісанне гісторыі прыхода...».

Уважліва чытаючы стафонкі летапісання, уяўляю той далёкі час, пра які захавана не так і шмат дакументальных крыніцаў. Зазірнем у 1912 год, дзе ў летапісе за гэты год пазначана, што ў Дукоры нарадзілася 164 чалавекі, у шлюб уступілі 30 параў, памерла 97 чалавек, на споведзь прыходзілі 2 413 прыходжанаў. У Дукорскай царкоўнапрыходской школе навучаліся 273 хлопчыкі і 94 дзяўчынкі.

Мікола БЕРЛЕЖ

Ашмянскага павета, цэркву вёсак Вялікарыта і Чарнаўчыцы Брасцкага павета і вёскі Лыскавічы Ваўкавыскага павета. Яшчэ адзін прыклад царкоўнага краязнавства – летапіс Славацкай Свята-Георгіеўскай царквы ў аддзеле рукаўіцаў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Так, у парыўнанні з тым, што б магло захавацца, засталіся толькі адсоткі, невялічкая частка памяці. Але і гэтыя летапісы – добрая аснова для стварэння і выдання бібліятэці царкоўнага краязнавства Беларусі.

Мікола БЕРЛЕЖ

Краязнавчае краіназнаніе

Развіццё краязнавчага руху ў 1865–1917 гг.

Граф Эмерык Гутэн-Чапскі (1828 – 1896) належаў да найбагацейшай беларускай арыстакраты, быў губернатаром Вялікага Ноўгарада, віцэ-губернатаром Санкт-Пецярбурга, дырэктаром Ляснога дэпартамента Міністэрства дзяржаўнай маёмы Pacii, займаў і іншыя адказныя пасады. Апантаны калекцыянер, ён збіраў творы мастацтва, старожытныя рэліквіі, зброю, кнігі і рукапісы. У 1879 г. з-за канфлікту з імператарам Аляксандрам II, які чакаўся, Э. Чапскі вярнуўся ў родавы маёнтак Станькава Мінскага павета. Для сваіх багатых збораў пабудаваў «скарбніцу» – двухпавярховы будынак у выглядзе сярэднявечнага замка. У ім былі размешчаныя нумізматычныя зборы, карціны, партрэты, іконы, посуд, тканіны, прадметы дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва, зброя, медалі, археалагічныя і геалагічныя знаходкі і інш. У бібліятэцы (звыш 20 000 тамоў) зберагаліся каштоўныя выданні і багаты збор старожытных рукапісаў. Сярод гэтых каштоўнасцяў было многа рэчаў і дакументаў, звязаных паходжаннем з беларускім землямі, уладаннямі Гутэн-Чапскіх і іх родам. Граф сам выконваў раскопкі ў наваколлі Станькава, знайшоў залатыя, бронзавыя, жалезныя і каменныя рэчы. Па сямейных аbstавінах Э. Чапскі з жонкай у 1894 г. пакінуў Станькава і пераехаў у Кракаў. Туды ж былі вывезеныя багатыя каштоўныя прадметы і бібліятэка, якія маглі быць аднесені да найбагацейшых у Еўропе. Каштоўнасці «расійскага» і «мясцового» паходжання засталіся ў Станькаве, у валоданні сына, Каралія Чапскага, мінскага галавы. З прадметаў і дакументаў «польскага паходжання», вывезеных у Кракаў, паўстаў музей фон Гутэн-Чапскіх. Рассейнне музейных калекцыяў Гутэн-Чапскіх – вялікая страта для беларускай культуры і Дзяржыншчыны (Койданаўшчыны) у прыватнасці.

Шырокую вядомасць набыў прыватны музей памешчыка А. Ельскага (1834–1916). Нястомны вандроўнік, выдатны знаўца многіх мясцін Беларусі, ён сабраў з дапамогай аматараў старасветчыны багаты збор гістарычных рэчаў, манетаў, медалёў, рукапісаў, стварыў каштоўную бібліятэку. Музей і бібліятэка месціліся ў сядзібе Ельскага Замосце Ігуменскага павета. Туды наведваліся многія краязнавцы, пісьменнікі, аматары гісторыі. Сам Ельскі выкарыстоўваў сабраныя матэрыялы для навуковай працы і напісання шматлікіх твораў. У прыватнасці, ён напісаў вялікую колькасць ар-

тыкулаў пра беларускія населенія пункты і іншыя аб'екты на яе тэрыторыі для польскага «Вялікага слоўніка геаграфічнага Польскага каралеўства...» – аднаго з найважнейшых даведнікаў для многіх пакаленняў краязнавцаў. Нажаль, унікальны збор Ельскага таксама страчаны.

У гэты перыяд пашырылася кола грамадскіх арганізацый, якія вялі краязнавчую працу. Працягваліся краязнавчыя даследаванні Рускага географічнага тварыства (РГТ). У 1864 г. пры Маскоўскім універсітэце было створана Таварыства аматараў прыродазнавства, антрапалогіі і этнографіі, у дзейнасці якога прымалі ўдзел беларускія краязнавцы. Многія краязнавцы нярэдка былі членамі некалькіх таварыстваў. Калі ў 1906 г. уніклі Польскія краязнавчае таварыства (ПКТ), беларускія краязнавцы з ахвотай прымалі ў ім членства. Адметнаю з'явай было імкненне ініцыятаў краязнавчага руху стварыць мясцовыя краязнавчыя арганізаціі. Дзяякуючы ім уніклі некалькі добрахвотных таварыстваў: Віцебская вучоная архіўная камісія, Таварыства па вывучэнні Беларускага краю, царкоўна-археалагічны камітэт яны перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў былі мясцовыя святыя. Так, у мінскі царкоўна-археалагічны камітэт

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў былі мясцовыя святыя. Так, у мінскі царкоўна-археалагічны камітэт

берні» (кн. 3), В. і А. Зянковіч «Вераванні і абрацы жыхароў Магілёўскай губерні – беларусаў» (кн. 4).

На гістарычную тэматыку пераважна арыентаваліся такія мясцовыя краязнавчыя арганізацыі, як Таварыства па вывучэнні Беларускага краю, царкоўна-археалагічны камітэт, Віцебская вучоная архіўная камісія.

Таварыства па вывучэнні Беларускага краю было створана ў Магілёве ў 1902 г. з ініцыятывы Е. Раманава. У 1913 г. было перайменавана ў Таварыства па вывучэнні Магілёўскай губерні. Арганізавала гісторыка-этнографічны музей і выпусліла зборнікі дакументаў і матэрыялаў «Могилёўская старина».

У канцы XIX ст. было прынятае «Палажэнне аб царкоўна-археалагічных камітэтах». Перад імі ставіліся задачы краязнавчай дзейнасці: гісторычнае аблеславанне ўнутранага і зовнешняга развіцця мясцовага царкоўна-рэлігійнага і грамадскага жыцця; вывучэнне народных звычаяў і традыцый, легендаў, песень; апісанне архіўнай цэркви і помнікаў старажытнасці; назіранне за захаваннем храмаў, могілак. Актыўнымі супрацоўнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў былі мясцовыя святыя. Так, у мінскі царкоўна-археалагічны камітэт

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў былі мясцовыя святыя. Так, у мінскі царкоўна-археалагічны камітэт

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы. Дзяякуючы такім дапаможнікамі царкоўна-археалагічных камітэтаў

былі перадавалі прадметы царкоўнай дауніны, кнігі і рукапісы